

Абагульняючы сказанае, можна зрабіць некалькі заўваг. Па-першае, найбольш распаўсюджаны структурны тып субстантыўных неафразем – ад’ектыўна-назоўнікавы. Гэта канструкцыя дазваляе не толькі назваць з’яву, але і адразу ахарактарызаваць яе з дапамогай кампанента-прыметніка. Па-другое, кампаненты новай фразеалагічнай адзінкі, хоць і маюць слоўны характар, у складзе неафразэмы часткова або цалкам страчваюць свае семантычныя і граматычныя асаблівасці, паколькі фразеалагічнае значэнне дамінуе над значэннем асобнай лексемы.

Літаратура

1. Дадалка, М. Уласны бізнес на памежжы. Як манетызаваць сваё захапленне? / М. Дадалка // Газета “Звязда” [Электронны ресурс]. – Рэжым доступу: <http://zviazda.by/be/news/20190314/1552579269-ulasny-biznes-na-pamezhzhy-yak-manetyzavac-svayo-zahaplenne>. – Дата доступу: 27.09.2019.
2. Лукашэвіч, У. Аляксандр Лукашэнка: Беларусь і Кітай сталі «жалезнымі братамі» / У. Лукашэвіч // Газета "Звязда" [Электронны ресурс]. – Рэжым доступу: <http://zviazda.by/be/news/20180920/1537435001-alyaksandr-lukashenka-belarus-i-kitay-stali-zhaleznyimi-bratami>. – Дата доступу: 25.09.2019.
3. Нікалаева, Н. Рэктар БДПУ: Усё пачынаецца з настаўніка / Н. Нікалаева // Газета “Звязда” [Электронны ресурс]. – Рэжым доступу: <http://zviazda.by/be/news/20190327/1553696360-alyaksandr-zhuk-usyo-pachynaessca-z-nastaunika>. – Дата доступу: 19.09.2019.
4. Трессідер Д. Словарь символов [Электронный ресурс] / Д. Трессидер // Большая онлайн-библиотека e-reading. – Режим доступа: https://www.booksite.ru/localtxt/tre/sid/der/tresidder_d/slovar_sim/9.htm. – Дата доступа: 08.09.2019.
5. Суперанская, А.В. Общая теория имени собственного / А.В. Суперанская. – М.: Наука, 1973. – 367 с.

О.В. Шеверина (Витебск)

ОНОМАСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АССОЦИАТИВНО-КУЛЬТУРНОГО ФОНА ПОНЯТИЯ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА»

Белорусский язык является национальным языком белорусов и одним из государственных языков Республики Беларусь. Вместе с тем, как отмечает глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь В.В. Макей, по данным социологических опросов, подавляющее большинство граждан республики разговаривает на русском языке. Однако в последние годы наметилась тенденция к увеличению использования белорусского языка в различных сферах общественной жизни [3]. На данную тенденцию указывает также первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, академик, доктор филологических наук, профессор А.А. Лукашанец: «К счастью, растет национальное сознание современного белорусского общества. Все больше граждан уважают

национальные приоритеты суверенной Беларуси. Поэтому при соблюдении сущности и принципов государственного двуязычия, строгом выполнении законодательства у языка титульной нации есть все возможности существенно расширить поле своего использования в XXI веке» [1].

Ядро национального сознания формирует национальное самосознание, которое представляет собой «совокупность знаний, оценок, мнений и отношений, выражающих содержание, уровень и особенности представлений членов национально-этнической общности о своей истории, современном состоянии и перспективах своего развития, а также о месте среди аналогичных общностей и характере взаимоотношений с ними» [4]. Таким образом, усиление интереса к изучению языковой личности и ее фоновых знаний как активного субъекта в процессе познания, активизация исследований, направленных на выявление ассоциативно-культурного фона единиц языковой картины мира выступают неотъемлемой составляющей активного роста национального сознания.

Данная статья посвящена выявлению особенностей ономастической составляющей ассоциативно-культурного фона (далее АКФ) понятия «беларуская мова» в составе региональных фоновых знаний студентов Учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» специальности «Белорусская филология» (1–2 курсы). Под АКФ вслед за Н.А. Максимчук мы понимаем всю сопутствующую лексической единице информацию, не входящую в ее непосредственное содержание [2, с. 166], Обращение к изучению ономастических единиц обусловлено аксиологической значимостью имени собственного для представителей лингвокультурного сообщества. Через имя представлены ценностные ориентиры общества, система субъектных отношений и социокультурные процессы.

Для выявления спектра онимов, входящих в АКФ понятия «беларуская мова», нами был проведен ассоциативный эксперимент. Студентам было предложено в течение одной минуты записать имена собственные, с которыми у них ассоциируется понятие «беларуская мова». Эксперимент проводился в письменной форме и анонимно. Количество реакций ограничивалось только временным фактором. В результате была сформирована база данных, включающая 106 реакций (189 употреблений).

Анализ качественного состава имен собственных позволил выделить следующие тематические группы (все имена собственные приводятся нами в орфографии оригинала):

1. Литературные деятели (31 единица): *Св. Алексеевіч, Максім Багдановіч / М. Багдановіч / Багдановіч, Фр. Багушэвіч / Багушэвіч, Рыгор Барадулін / Р. Барадулін, Я. Баршчэўскі, П. Броўка / Броўка, Янка Брыль / Брыль, Васіль Быкаў / В. Быкаў / Быкаў, Гарэцкі, Ларыса Геніюш, Ніл Гілевіч, М. Гусоўскі / Гусоўскі, У. Дубоўка, М. Зарэцкі / Зарэцкі, Каліноўскі, Уладзімір Караткевіч / Ул. Караткевіч / Караткевіч, Кастоўскі, Якуб*

Колас / Я. Колас / Колас, К. Крапіва, Аркадзь Куляшоў / А. Куляшоў, Янка Купала / Я. Купала / Купала, Ластоўскі, Я. Лучына, І. Мележ / Мележ, Адам Міцкевіч, Пімен Панчанка / Панчанка, М. Танк, Цётка, Цішка, Ян Чачот, Я. Янішчыц.

2. Названия административно-территориальных единиц и населенных пунктов (20): *Бацькаўшчына, Беларусь, Белая Русь, Брэст, Быхаў, Бычкі, Віцебск, Вілейка, Гомель, Гродна, Дзяржава, Мінск, Магілёў, Нясвіж, Орша, Полацк, Радзіма, Слонім, Узрэчча, Ушачы.*

3. Этнически маркированные личные имена, входящие в состав национального именника (5): *Аляксандр, Вольга, Ганна, Ядвіга, Ясь.*

4. Общественно-просветительские и религиозные деятели (4): *Еўфрасіння Полацкая, Сімяон Полацкі, Сымон Будны, Францыск Скарына / Ф. Скарына / Скарына.*

5. Авторские произведения (3): *«Знак бяды», «Новая зямля», «Трэба дома бываць часцей».*

6. Научные и учебные заведения, их структурные подразделения (3): *Акадэмія навук РБ, ВДУ імя П.М. Машэрава, Філалагічны факультэт.*

7. Объекты гидросферы (3): *Віцьба, Дзвіна, Нёман.*

8. Государственные и политические деятели (2): *Каліноўскі, Усяслаў Чарадзей.*

9. Ученые (2): *Карскі, Лукашанец.*

10. К тематической группе «Педагогические работники» нами были отнесены 2 антропонимные формулы именования преподавателей университета: *Арцямёнак Г.А., Вольга Іванаўна Русілка*, а также 3 следующих онима: *Ірына Уладзіміраўна, Оксана Уладзіміровна, Якацярына Сяргееўна*, потенциальным критерием отнесенности которых к рассматриваемой группе является имя и отчество учителя.

Тематическую группу не составило название белорусской элэктроннай бібліятэкі «Беларуская палічка».

Анализ количественного показателя употреблений имен собственных позволил выявить наиболее активные единицы (абсолютная частотность употреблений более 10), которые формируют ономастическое ядро АКФ рассматриваемого понятия. Таковыми являются: *Якуб Колас / Я. Колас / Колас* (17 употреблений), *Янка Купала / Я. Купала / Купала* (15), *Беларусь* (11).

Таким образом, представленные тематические группы свидетельствуют о достаточно обширном тематическом диапазоне ономастической составляющей АКФ понятия «беларуская мова». Доминирующее положение тематической группы «Литературные деятели», а также вхождение в ономастическое ядро имен родоначальников белорусской литературы, национальных поэтов Беларуси напрямую репрезентирует ценность духовной лингвокультурной информации в составе региональных фоновых знаний студентов,

участвующих в ассоциативном эксперименте. При этом ядерное функционирование топонима «Беларусь» свидетельствует о значимости национальной самоидентификации региональной языковой личности.

(Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований).

Литература

1. Информационный городской портал Минск Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minsknews.by/moya-pozitsiya-akademik-aleksandr-lukashanets-belorusskiy-yazyk-dokazal-svoyu-samostoyatelnost>. – Дата доступа: 03.10.2019.
2. Максимчук, Н.А. Нормативно-научная картина мира русской языковой личности в комплексном лингвистическом рассмотрении : в 2 ч. / Н.А. Максимчук. – Смоленск : СГПУ, 2002. – Ч. 1. – 204 с.
3. МИД Белоруссии: Белорусский язык необходимо популяризовать / EurAsia Daily [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://easaily.com/ru/news/2019/10/08/mid-belorussii-belorusskiy-yazyk-neobhodimo-populyarizovat>. – Дата доступа: 04.10.2019.
4. Национальное самосознание // Политическая наука: Словарь-справочник / Академик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/122/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5>. – Дата доступа: 03.10.2019.

В.В. Шунейка (Мінск)

ФУНКЦЫЯ НАВАННЕ ЗАГАЛОЎКАЎ АРТЫКУЛАЎ У ГАЗЕТНАЙ ПУБЛІЦЫСТЫЦЫ

Як вядома, заглавак выконвае інтэгральную функцыю, надае цэласнасць тэксту, якая дасягаецца выкарыстаннем лексічных сродкаў, аб’яднаных сэнсавым і стылістычным адзінствам.

Ствараючы тэкст, журналіст заўсёды ставіць перад сабой задачу не толькі інфармаваць чытача пра сацыяльна значныя факты, падзеі і з’явы рэчаіснасці, але і абавязкова даць ім ацэнку. Тым самым функцыянальна-стылёвае адзінства мовы газеты забяспечваецца пастаяннай рэалізацыяй у газетных тэкстах інфарматыўных і ацэначных элементаў. Безумоўна, “дазваляльная здольнасць” розных груп газетных жанраў неаднолькавая ў плане выкарыстання ў іх гэтых сродкаў, але адначасовая арыентацыя на інфарматыўнасць і ацэначнасць уласцівая ўсім тыпам газет, усім матэрыялам масавай камунікацыі. Гэтая асаблівасць публіцыстыкі і публіцыстычнага стылю знайшла сваё адлюстраванне і ў газетных заглаўках. Праблема суадносінаў аб’ектыўнага (інфармацыйнага) і суб’ектыўнага (ацэначнага) элементаў у тэксце і, адпаведна, у заглаўку газетнага артыкула заўсёды выклікала вялікую цікавасць даследчыкаў. Экспрэсійныя сродкі выкарыстоўваюцца і пры фарміраванні заглаўкаў